

Щепа для тепла

с. 2



Маска про запас

с. 11



Президентский презент

с. 6



Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года



№82 (11000)

# ДОБРУШСКИ КРАЙ

24 кастрычніка 2020 года  
Субота

3 НАГОДЫ СВЯТА

## Весткі з месцаў

### Дыялог на

**ЖЫЦЦЁВЫЯ ТЭМЫ**  
Дэлегацыя раёна прыняла ўдзел у рабоце дыялогавай пляцоўкі па маладзёжнай палітыцы.

Сустрэча моладзі з начальнікам галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама Дзянісам Язерскім, дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў прайшла днямі ў Гомельскім грамадска-культурным цэнтры.

– Удзельнікамі мерапрыемства было ўнесена нямала прапановаў, – адзначыла першы сакратар райкама БРСМ Таццяна Савельева. – Абмяркоўваліся пытанні выдачы крэдытаў маладым людзям, замацавання ў галоўным законе грамадзяніна Рэспублікі Беларусь ільгот для маладых спецыялістаў і іншых тэм.

Наталля ВАСІЛЬЕВА

### У гонар

### пісьменнікаў

Стартавалі адкрытыя абласныя літаратурныя конкурсы “Белыя вішні і яблыні” і “Сям’я – аснова кахання і шчасця”, прысвечаныя 100-годдзю народных пісьменнікаў Беларусі Івана Мележа і Івана Шамякіна. Заснавальнікам і арганізатарам конкурсаў выступіла абласное аддзяленне “Саюза пісьменнікаў Беларусі”.

Згодна з умовамі, удзел у літаратурных спаборніцтвах могуць прымаць усе жадаючыя ва ўзросце ад 14 гадоў. Тэматыка гэтых замалёўкі – на выбар аўтара. Галоўнае, каб твор раней не публікаваўся.

Конкурс будзе доўжыцца да 15 студзеня наступнага года. Разам з работай патрэбна даслаць заяўку і пакет дакументаў. Пераможцы вызначацца ў лютым наступнага года. Разам з узнагародамі яны атрымаюць магчымасць апублікаваць свае творы ў друкаваных і электронных СМІ, у тым ліку – у альманаху “Літаратурная Гомельшчына” ці ў міжнародным альманаху “Літара”.

Ул. інф.



## Урокі інструктара

**Дзень аўтамабіліста і дарожніка майстар вытворчага навучання Добрушкага політэхнічнага ліцэя Яўген Адзіночанка таксама лічыць сваім прафесійным святам. Ён не толькі валодае навыкамі ваджэння любых тэхнічных сродкаў перамяшчэння, але і вучыць гэтаму пачынаючых аўтамабілістаў.**

– У вадзіцельскім пасведчанні адкрыты ўсе катэгорыі, – дэманструе пластыкавы прамавугольнік суразмоўца. – Правы атрымаў яшчэ да арміі. А падчас службы быў упершыню назначаны інструктарам па ваджэнні. З таго моманту і прыкіпеў да справы.

Працаўладкаваўшыся пасля арміі вадзіцелем аўтобуса, Яўген Адзіночанка працягваў пошукі месца інструктара. І яму пашанцавала: такая вакансія з’явілася

ў былым ВВК. Пазней, калі вучэбна-вытворчы камбінат перастаў існаваць, ён працягваў вучыць ваджэнню. На гэты раз – падлеткаў у цэнтры дадатковай адукацыі. А замест машыны быў матацыкл.

– Цікава працаваць з моладдзю, асабліва, калі юнакі літаральна гараць жаданнем хутчэй сесці за руль, прадэманстраваць свае навыкі журы, – узгадвае суразмоўца. – Некалькі год запар мы ўваходзілі ў тройку прызёраў абласнога этапу па моташматбор’і. Адночы сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу.

Сёння майстар таксама працуе пераважна з моладдзю. Сядзячы на пасажырскім сядзенні побач з юным ліцэістам, ён ніколі не павысіць на яго голас. Яўген лічыць: інструктар павінен быць цяплым і тактоўным. А што да вучняў, то, на яго думку, у свеце няма людзей, не здольных

авалодаць гэтай няхітрай справай.

– За ўвесь час працы інструктарам было ўсяго некалькі выпадкаў, калі пасля выезду ў горад кашуля літаральна прыліпала да цела ад поту, – расказвае суразмоўца. – Аднак і гэтых юнакоў навучыў безаварыйнай яздзе, і яны паспяхова здалі ўсе экзамены. Шчыра кажучы, дысцыплінаваных вучняў было больш. Два з іх сёння працуюць у ДАІ, некалькі – вадзіцелямі гарадскіх аўтобусаў, маршрутных таксі...

Яўген Адзіночанка – адзін з самых выніковых інструктараў. За амаль два дзясяткі год ён выпусціў больш за 200 падрыхтаваных вадзіцеляў. Сёння, сустракаючы былых выпускнікоў на сустрэчнай паласе, усміхаецца: з такімі кіроўцамі можна быць спакойным за бяспеку на дарогах.

Сяргей ВОЛЬГІН  
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ISSN 2073-1000



### ПОГОДА

Долгота дня 9.57  
Луна

24, 25 октября – в Водолее,  
26, 27, 28 – в Рыбах



Полнолуние  
31 октября

### 25 октября

НОЧЬЮ +9...+11  
ДНЕМ +12...+14  
Переменная облачность.  
Без осадков.  
Ветер западный 3-5 м/с.

### 26 октября

НОЧЬЮ +5...+7  
ДНЕМ +11...+13  
Облачно с прояснениями.  
Без осадков.  
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.

## ЗАВТРА – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

## Поздравляем!



Самые искренние поздравления с профессиональным праздником – автомобилистам, работникам и ветеранам дорожного хозяйства, всем, кто, так или иначе, связан с автомобильным транспортом.

В нашем районе немало качественных дорожных артерий. Улицы, развязки созданы для различных видов автомобилей, которых с каждым годом становится все больше. Добросовестная и надежная работа автотранспорта во многом определяет устойчивую жизнедеятельность города. Профессия автомобилиста и дорожника – особая, с присущей ей романтикой, характером и традициями. Но, прежде всего, это напряженный труд, требующий физической и эмоциональной самоотдачи.

В этот день выражаем благодарность всем, кто создает осуществляет автоперевозки, содержит, ремонтирует и строит дороги и мосты.

Желаем вам безопасных дорог и безаварийной работы! Пусть ваш труд будет плодотворным и вдохновенным! Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие и согласие. Успехов вам и только доброго пути!

Районный исполнительный комитет  
Районный Совет депутатов

## КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Только  
щепки летят

Николай Перхунув

**Во дворе тереховской котельной, без преувеличения, – горы щепы. Неподалеку – большие штабеля дров и отходов деревообработки. Их в течение зимы переработают на передвижной дробилке.**

– К сезону подошли полностью подготовленными, – рассказывает начальник участка Добрушского объединения котельных Николай Перхунув. – Только щепы за лето заготовили более трех тысяч кубометров. Еще две тысячи планируем произвести сами из леса и отходов, поставляемых Корневской экспериментальной лесной базой. Но это в перспективе. Пока же имеющегося топлива хватает с лихвой. Сезон начали с подключения школы и больницы, сегодня отапливаем весь горпоселок.

Тереховская котельная – объект уникальный. Вместо четырех автономных котельных при проведении оптимизации построили одну. Решение не использовать природный газ было продиктовано проводимой в стране политикой перехода на местные виды топлива. Со временем стало понятно: ставка на

щепу сработала.

– Два котла с полностью автоматизированной системой контроля и подачи топлива из бункера способны поддержи-

вать комфортную температуру в помещениях потребителя и при минус 25 градусах, – говорит собеседник. – Но обычно для отопления жилых домов и нескольких социально-культурных объектов хватает мощности всего одного теплоисточника.

В зоне ответственности Николая Перхунова – все котельные так называемой тереховской зоны. В этом году к ним добавились объекты в Иваках и Носовичах. А всего под контролем – 14 теплоисточников. При подготовке к осенне-зимнему периоду специалистам участка пришлось немало поработать. Немногим более десятка человек персонала едва ли не ежедневно меняли адрес производства работ, но в отопительный сезон вошли вовремя и без проблем.

– Люди знающие, способны выполнять не только свои должностные обязанности, – рассказывает о своей команде Николай Перхунув. – Отличные помощники, к примеру, Александр Сычов и Виталий Абушенко. Да и на остальных специалистов можно положиться в любом деле.

Сергей ЧАЙДАК  
Фото Евгения УСТИНОВА



Во дворе котельной – горы щепы

## В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С рабочей  
поездкой –  
в Слуцкий район

Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской области.



Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в целом по стране и в регионе в частности. Речь шла в том числе про организацию уборки кукурузы.

Президент посетил сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и МТК «Ваньковщина», где ему доложили о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

Сельхозорганизации Минской области планируют построить в 2021 году 17 молочно-товарных комплексов мощностью не менее 800 голов дойного стада. Это планируется сделать по инвестиционной программе с господдержкой. Финансировать строительство объектов будет равными долями из областного и республиканского бюджетов. Доильно-молочное оборудование и холодильники будут приобретаться на условиях лизинга через ОАО «Промагролизинг». Строительно-монтажные работы и завершение работ на объектах будут проводить сельхозорганизации за счет собственных средств.

Рядом с существующими комплексами планируется возводить новые помещения для содержания дойного стада и доильно-молочный блок. А старые помещения – реконструировать для содержания части коров и молодняка. Средства на возведение МТК планируется сэкономить, снизив затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, силовых-сенажных траншей, помещений для выращивания молодняка.

Что касается урожая кукурузы, в этом году в Беларуси увеличены площади посева, возрастет, соответственно, и производство зерна кукурузы на кормовые цели. В среднем за последние пять лет его среднегодовой объем был 865 тыс. тонн, а в этом году ожидается не менее 1,3 млн тонн зерна кукурузы.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционных проектов по строительству кукурузокалибровочных заводов в этом году 52 процента посевов кукурузы в стране высеяно отечественными гибридами.

Контроль за ценами  
на сельхозпродукцию  
будет серьезный

Во время рабочей поездки в Слуцкий район Президент доложили о завершающем этапе осенних полевых работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабилизационных фондов.

Александр Лукашенко поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. При этом нет запрета и на импортную продукцию. «У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю», – заявил Президент.

Президент также обратил внимание на важность поставок сельхозпродукции на экспорт. Александр Лукашенко также требует не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию.

По материалам БелТА